

АБ ХОДЗЕ ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б ад 27 мая 1932 г.

ЦК адзначае, што па становішчы на 25-V-32 г. план веснавой сяўбы выкананы толькі на 32,5 проц. Асабліва адстае калгасы, абслугоўваемыя МТС, саўгасы Сьвінаводзкі, Садгорнаўскі, Іаўнаўскі, Іаўнаўскі, Іаўнаўскі і Іаўнаўскі Беларускаму і на ўсіх раёнах аднаасобных сактараў.

Бюро ЦК лічыць, што гэтыя ганебныя адставанні БССР у выкананні на даны час плану сяўбы з'явіліся ў выніку недастатковай падрыхтоўкі да сяўбы з боку ўсіх арганізацый, пачынаючы з партыйнай і заканчваючы сяўбай (асабліва ў пачатку) кампротна і апраўдана з боку ўсіх партыйных і саветскіх арганізацый, гэтак і раённых.

Асабліва б'юро адзначае дрэнную работу Трактарнага цэнтру, саўгаснага аддзялення і калгасна-земельных арганізацый, дзе бізуючыя патрабаваць безадкладна пераключыць іх работу на сапраўды большапланісны тэмпы і канкрэтную апраўданаўшую і кіраўніцтва раёнаў і выкананні імі задач сяўбы.

ЦК падкрэслівае адсутнасць большапланіснай барацьбы за выкананне плану сяўбы на наступных раёнах: 1) Паўднёвая зона: Рэчыца — 21,9 проц., Нароўля — 21,4 проц., Гомель — 25,2 проц., Ветка — 29,3 проц., Уваравічы — 28,7 проц.; цэнтральная зона: Чырвоная Паўночная — 17,4 проц., Магілёў — 16,2 проц., Вязьнінскі — 20,4 проц., Бягомльскі — 21,6 проц., Быхаў — 20 проц., Мельскі — 25,5 проц.; паўночная зона: Сураж — 8,3 проц., Віцебскі — 14,8 проц., Бешанковіцкі — 15 проц., Гарадоцкі — 17 проц., Полацкі — 19,2 проц., Расонскі — 19,8 проц.

З боку кіраўніцтва гэтай групы раёнаў не ўсыядомлена ўважлівасць работы па сваячасовым выкананні і падрыхтоўцы 3-й большапланіснай высяі.

Пры гэтым неадпаведна агульным ходзе сяўбы — ЦК уявіць на неадпаведна павольным тэмпы сяўбы тэхнічных культур і бульбы.

На гледачы на паадраваўшы ўказанні ЦК аб большапланіснай ўважлівасці партыйных арганізацый да аднаасобнага сактараў, іх і члораў і раёнаў раёнаў маюць неадпаведна ролю аднаасобна і пераацэнкі, што ўвесь план сяўбы на можа быць паспяхова выкананы без арганізаванай і аднаасобна — бядзіна і сэрдына, удзяльна вага якога складае каля 50 проц. у плане сяўбы.

Іншы і члораў і раёнаў раёнаў нагляданца неадпаведна асноўныя на птанійны сваячасовага выдзялення зямлі аднаасобна — сэрдына і бядзіна, што даходзіць у пасобных выдзялах да простага невыканання дырэктывы ЦК аб выдзяленні ім зямельных вузлаў для сяўбы. Таксама выключна слаба разгорнута работа на арганізаванай дапамозе бядзіна-сэрдына і гаспадаркам — басконікам.

Побач з такім выкананнем задач сяўбы зусім неадпаведна праводзіцца работа на практычным ажыццяўленні задач павышэння ўраджайнасці (вываз тую, рэалізацыя мінеральных угнаенняў, машыны, радыёвая сяўба, якасць апраўдана і г. д.). Таксама неадпаведна праходзіць масавае работа на расставанні найважнейшых паставоў ЦК УсеКП(б) і СНБ Саюзу аб аб'яваў і гаспадаркам на 1932 г., аб сельгаспадарку, і аднаасобна, калгасна і паставоў ЦК УсеКП(б) аб калгасных кадрах. Гэта работа на ўважлівасці з канкрэтнымі задачамі сяўбы і ўвараненнем аграрна-тэхнічных мерапрыемстваў.

Выходзячы з гэтага, бюро ЦК КП(б)Б паставіла:

1. Ухваціць правядзення сакратарыятаў мерапрыемства на мабільнага больш 300 работнікаў з ліку цэнтральнага адрознення на дапамогу раённым партыйным арганізацыям для ліквідацыі прываў і выкапанні плянаў сяўбы.
2. Лічыць неабходным, каб члены бюро ЦК вярнуліся

На 25 мая па БССР засеяна толькі 32,5 проц. яравога кліну

Раўняцца па Жыткавіцкім і Чырвона-Слабодзкім раёнах. Адстаючым удзеляюцца тэмпы сяўбы. Рапартаваць 1 чэрвеня аб 100 проц. выкананні плянаў

Чырвоны сьпіс кандыдатаў на прэііаванне за лепшае і хутэйшае правядзенне сяўбы

Застаюцца ў чырвоным сьпісе наступныя раёны:

- 1) Жыткавіцкі — скончыў сяўбу.
- 2) Чырвона-Слабодзкі — 73,1 проц.
- 3) Старобінскі — 65,5 проц.

Дадаткова заносяць на чорную дошку Тураўскі раён — 72,8 проц. Ідуць параўнальна з другімі раёнамі ўперадзе:

Глускі — 56,5 проц., Парыці — 65,1 проц., Вузьдзенскі — 57,7 проц., Сеньненскі — 31,1 проц., Капыльскі — 55,5 проц., Люблінскі — 53,2 проц.

ПРЭМІІ — ЛЕПШЫМ БАРАДЫБОМ ЗА ТЭХКУЛЬТУРЫ

Пастанова Цэнтральнага штабу ўсебеларускага конкурсу на лепшае правядзенне веснавой сяўбы

За большапланісны тэмпы сяўбы, за дагэміновае (24 мая) перавыкананне плану пасеву ільну (змест 120 га, вызначаных плянамі, засеяна 145 га) ПРЭМІЯВАЉ КАЛГАС ІМЯ СТАЛІНА № 2, Юзэфавіцкага сельсавету, ДРЫСЕНСКАГА РАЁНА — 1.400 рубліна.

3 гэтай сумы: старшыню калгасу тав. ЛПАУКУ — 250 руб.; загадчыка вытворчага участку Борнавіцкага МТС ПЕРШЫНАВА — 250 руб.; лепшага брыгадзіра калгасу — пасылай на курорт (400 руб.); Астатнія 500 руб. перадаць у распараджэнне праўлення калгасу для прэміявання лепшых калгаснікаў-ударнікаў.

Цэнтральны штаб заклікае ўсе ільнаводчыя саўгасы, калгасы і МТС разгарнуць большапланісную барацьбу за хутэйшае выкананне і перавыкананне плянаў пасеву тэхкультуры.

ЗА СТАВАННІ МАГУТНАЙ СЫРЦОВАЯ БАЗЫ ДЛЯ ТЭКСТЫЛЬНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ!

Старшыня Цэнтральнага штабу ўсебеларускага конкурсу на лепшае правядзенне веснавой сяўбы — наркомзямліярства РАЧЫЦКІ.

ЧОРНАЯ ДОШКА

За ганебныя тэмпы сяўбы, за невыстарацальную мабільнасьцю мас на ліквідацыю адставанняў і выкананні важнейшай гаспадарча-палітычнай кампаніі, за адсутнасць большапланіснай барацьбы і выкананні пасобна-планінаў па-рапейшаму пакідаем на чорнай дошцы наступныя раёны:

Па паўднёвай зоне

- 1) Рэчыцкі — 21,9 проц. выканання пляну, 2) Уваравіцкі — 28,7 проц., Чачэрскі — 32,2 проц.

За зьяўленне тэмпаў сяўбы дадаткова заносяць на чорную дошку:

- 1) Нароўляскі раён — 21,4 проц. выканання пляну, 2) Веткаўскі — 29,3 проц.

Па цэнтральнай зоне

Пакідаем на чорнай дошцы: 1) Бялыніцкі — 20,4 проц. выканання пляну, 2) Чавускі — 23,8 проц., 3) Талачынскі — 24,8 проц., 4) Кастыюковіцкі — 28,5 проц., 5) Шклоўскі — 28,7 проц., 6) Прапойскі — 28,8 проц.

Дадаткова заносяць на чорную дошку: 1) Магілёўскі — 16,2 проц., 2) Чырвоная Паўночная — 17,4 проц., 3) Быхаўскі — 20 проц., 4) Бягомльскі — 21,6 проц.

Па паўночнай зоне

Пакідаем на чорнай дошцы: 1) Суражскі — 8,3 проц., 2) Гарадоцкі — 17,3 проц., 3) Полацкі — 19,2 проц.

Дадаткова заносяць на чорную дошку: 1) Бешанковіцкі — 15,1 проц.

Пакідаем на чорнай дошцы

раёны буйных цэнтраў БССР:

- 1) Гомельскі — 25,2 проц. (паўднёвая зона).
- 2) Менскі — 25,5 проц. (цэнтральная зона).
- 3) Віцебскі — 14,8 проц. (паўночная зона).

Партарганізацыі Менску, Гомелю, Віцебску які выканалі ў гэтую пладзёнку ўзятых на сабе абавязанасцяў, на справе не ўзмацнілі тэмпаў сяўбы, а наадварот, гэтыя раёны яшчэ больш адсталі ў параўнанні з другімі. Задача партарганізацый — на справе, на-большапланіску мабільнаваць масы на лепшае выкананне і перавыкананне пасевных плянаў, на ліквідацыю ганебнага адставання, на зьяўленне раёнаў з чорнай дошкі.

ЗНЯТЫЯ З ЧОРНАЙ ДОШКІ

За сапраўдную барацьбу па ліквідацыю адставанняў:

- 1) Рагачоўскі раён (50,7 проц.), які па паўднёвай зоне з 24-га месяца выпяў за апошнюю пладзёнку на 7-ае месца.
- 2) Сеньненскі раён (31,1 проц.), які па паўночнай зоне з 15-га месяца выпяў за апошнюю пладзёнку на 1-ае месца.
- 3) Бярэзінскі (34 проц.) — з кандыдатаў на чорную дошку, які за апошнюю пладзёнку па цэнтральнай зоне выпяў з 27-га на 14-ае месца.

ЗВОДКА НКЗБ

аб ходзе сяўбы яравоў культуры па раёнах БССР на 25 мая 1932 году

РАЁНАУ.	У Т Ы М Л І К У.						
	Засеяна ў плане да 25 мая	Збожжавых	Ільну	Каня-пель	Бульбы	Корм. кармава-палод і спясы	Травы і сенажаць
Паўднёвая зона:							
1. Жыткавіцкі	96,6	106,7	106,0	64,8	105,2	27,0	5,7
2. Тураўскі	72,8	87,6	86,9	83,0	67,1	29,3	—
3. Старобінскі	65,5	79,5	77,1	29,2	69,6	17,6	11,1
4. Нароўляскі	66,1	67,8	74,8	304,3	67,4	5,4	0,3
5. Глускі	56,5	59,8	54,0	29,1	40,8	31,9	48,6
6. Люблінскі	55,5	50,8	50,9	6,1	75,9	2,3	17,8
7. Рагачоўскі	50,7	59,5	47,1	8,1	39,5	18,7	19,1
8. Вуза-Капалеўскі	49,8	61,5	69,4	10,8	51,3	13,6	16,1
9. Хойніцкі	49,5	63,7	62,3	20,4	61,0	15,2	29,2
10. Ельскі	46,9	39,6	78,4	37,9	59,0	21,8	22,0
11. Бярэзінскі	46,6	67,3	49,0	5,8	87,9	17,1	15,4
12. Лельчыцкі	44,0	44,6	61,6	32,8	61,6	6,7	—
13. Пятрыкоўскі	40,7	85,1	61,6	14,1	62,4	23,8	10,0
14. Лоеўскі	40,6	86,4	67,3	1,7	47,8	6,5	7,3
15. Мазырскі	40,6	48,2	50,9	20,3	40,8	18,0	4,4
16. Жарыцкі	36,3	42,3	32,7	2,1	39,5	19,5	10,1
17. Кармянскі	35,3	46,2	20,9	—	87,9	—	—
18. Перахаўскі	35,1	40,1	87,5	5,9	35,6	9,9	13,6
19. Камаратскі	33,0	46,4	38,2	11,8	37,0	5,6	6,0
20. Ваўраўскі	33,0	39,9	19,9	—	38,2	7,5	12,0
21. Чачэрскі	32,3	39,1	39,7	—	30,0	3,9	13,3
22. Веткаўскі	29,9	56,7	30,5	—	27,1	28,2	19,1
23. Уваравіцкі	28,7	38,6	10,7	4,4	25,5	4,5	2,0
24. Гомельскі	25,2	32,0	16,3	13,5	81,6	14,5	7,8
25. Рэчыцкі	21,9	28,6	18,6	6,4	23,5	4,9	81,4
26. Нароўляскі	21,4	28,5	28,7	4,1	28,5	6,7	4,4
Рэзультат па зоне:							
	40,9	47,3	41,7	42,1	45,0	13,0	13,4
Цэнтральная зона:							
1. Чырвоная Слабодка	73,1	78,4	69,0	70,0	84,9	39,5	45,3
2. Вузьдзенскі	67,7	66,9	14,2	10,4	68,7	7,8	13,6
3. Капыльскі	65,5	62,6	30,4	14,7	44,6	18,5	20,3
4. Пухавіцкі	61,3	61,8	35,3	13,3	59,4	14,6	28,9
5. Асташынскі	60,8	64,5	37,1	20,5	60,6	8,4	8,5
6. Кімавіцкі	49,2	69,0	44,1	3,9	60,6	17,3	23,1
7. Кацаўскі	44,7	63,0	29,5	11,4	47,1	3,0	15,3
8. Лагойскі	40,3	47,5	12,3	122,9	45,0	7,8	27,9
9. Чэрвеньскі	38,5	47,5	9,8	6,0	40,2	9,5	11,0
10. Барысаўскі	38,4	39,9	7,9	8,0	62,6	6,3	19,2
11. Слуцкі	37,7	47,0	14,9	6,9	41,0	10,0	34,0
12. Мельніцкі	37,0	44,3	34,4	0,3	26,9	13,9	16,3
13. Крыўкіцкі	34,0	34,3	13,4	—	32,8	3,6	17,4
14. Пашчынскі	33,4	32,7	4,1	7,1	47,7	3,5	20,8
15. Рагачоўскі	32,6	46,1	16,7	2,1	55,5	3,2	35,7
16. Горацкі	32,4	33,6	13,4	2,5	44,3	6,8	18,5
17. Смалявіцкі	31,7	39,0	6,8	5,3	41,1	6,5	13,8
18. Прапойскі	29,8	33,0	24,8	—	25,7	1,1	7,4
20. Шклоўскі	28,7	28,8	18,1	—	62,2	8,5	24,0
21. Касцюковіцкі	28,5	85,1	24,3	—	29,4	5,8	15,4
22. Стаў-Дароскі	26,4	30,4	17,8	6,2	28,8	3,0	4,2
23. Круглянскі	26,3	24,6	6,9	2,8	35,7	10,8	2,6
24. Чорнаўскі	26,1	29,9	13,2	—	28,4	10,1	6,8
25. Менскі	25,5	85,6	13,4	—	28,4	10,1	6,8
26. Талачынскі	24,8	29,9	16,7	6,2	30,2	7,9	16,7
27. Ковдальскі	24,4	29,6	0,8	8,9	25,1	13,9	18,3
28. Чавускі	23,8	30,8	7,8	—	24,9	8,6	7,8
29. Вязьнінскі	21,6	24,3	1,0	—	32,8	1,6	7,9
30. Бялыніцкі	20,4	31,9	1,2	—	18,1	1,7	8,5
31. Быхаўскі	20,9	20,9	—	—	23,9	0,3	26,8
32. Чырвоная Паўночная	17,4	24,4	9,3	—	15,9	—	16,2
33. Магілёўскі	16,2	19,5	2,6	—	21,0	3,1	6,8
Усяго па зоне:							
	32,8	39,0	16,9	3,2	37,8	8,3	17,8
Паўночная зона:							
1. Сеньненскі	31,1	39,9	32,4	—	31,2	6,8	10,0
2. Арышчынскі	30,5	35,1	20,9	1,9	32,3	6,7	25,5
3. Асьвейскі	27,2	39,3	13,5	—	33,9	1,9	18,8
4. Спрыноўскі	26,8	31,8	9,2	—	36,4	11,0	0,5
5. Дзельнінскі	25,0	31,1	25,0	—	12,5	15,1	15,3
6. Дубровенскі	24,5	36,5	14,5	—	23,9	7,7	18,1
7. Дрысенскі	22,6	25,8	19,6	—	30,0	5,4	35,9
8. Лельчыцкі	22,4	25,5	9,8	2,0	41,3	5,0	8,3
9. Вушацкі	21,4	24,9	15,8	—	30,9	1,1	19,8
10. Чашніцкі	21,4	30,2	8,1	2,5	24,6	3,8	20,7
11. Раоонскі	19,8	25,8	4,5	—	39,2	—	18,3
12. Полацкі	19,2	23,9	16,3	—	23,2	4,3	26,7
13. Гарадоцкі	17,8	23,8	10,5	—	19,8	19,0	7,7
14. Бешанковіцкі	15,0	20,0	0,7	—	15,9	15,8	63,7
15. Віцебскі	14,8	19,1	0,2	—	15,9	3,8	9,2
16. Суражскі	8,3	15,0	4,1	—	8,5	2,0	12,9
Усяго па зоне:							
	22,1	28,2	14,1	1,7	26,2	6,7	15,8
Усяго па БССР:							
	32,5	39,0	19,1	8,3	38,1	9,3	17,4

АБ СТАНОВІШЧЫ СЯЎБЫ У РЭЧЫЦКІМ РАЁНЕ

Пастанова ЦК КП(б)Б

Заслухаўшы паведамленне сакратара Рэчыцкага РК КП(б)Б тав. МА-ЗУРА, старшыню РК тав. ЛЕВІНА і ўпаўнаважаных ЦК КП(б)Б на сяўбе т. т. ЧАРВЯКОВА і ГАРЫНА аб ходзе сяўбы і становішчы калектывізацыі ў раёне, бюро ЦК КП(б)Б адзначае:

1. Зусім неадпаведна нізкія тэмпы і рэзкае адставанне сяўбы па Рэчыцкім раёне (на 10 мая — 9,1 проц., на 25 мая — 21,9 проц.), хоць Рэчыцкі раён знаходзіцца ў паўднёвай зоне і да сяўбы прыступіў раней іншых раёнаў. Такое становішча сяўбы ў Рэчыцкім раёне зьяўляецца вельмі:

 - а) няпрынятна дзейных большапланіснага мер да падрыхтоўкі сяўбы;
 - б) адсутнасці канкрэтнай работы на арганізаванай і аднаасобна ўмацаванні калгасна і штотворнага масава-палітычнага работы пры наўнасці «лявацкіх» перагібуў у адносінах аднаасобнаў — бядзіна і сэрдына і калгаснікаў.

2. Раёнае партыйнае кіраўніцтва, на ўлічваючы ўказанні ЦК і ЦК КП(б)Б, даўшы ў мінулай пасувнай кампаніі рэчыцкаму партыйнаму кіраўніцтву за «очкостывіцтва» на сяўбе і калгасна будаўніцтва, на толькі не сыгналавалі ЦК аб становішчы калектывізацыі ў раёне ў гэты час (утойванне фактаў адсееў з калгасна на працягу ня толькі пачатку 1932 г., але і канца 1931 г.), а наадварот працягала займацца прантычнай «очкостывіцтва», што выдзялена ў прадстаўленых вестак ЦК (паведамленне ад 1931 г.).

рапаўлічан процант калектывізацыі па раёне і павяшана лічба выхдаў з калгасу).

3. Замест сапраўднай большапланіснай мабільнацы ўсёй партыйнай арганізацыі на выкананне задач сяўбы — у раённым кіраўніцтве наўнасць нязладжанасці ў рабоце, якая даходзіць да беспрыцяжнай групоўчым, адсутнасці самакритыкі ў кіруючым ядры работнікаў раёна, а таксама неабходнай большапланіснай дысцыпліны ў рабоце, якія прывялі да няпрынятна сапраўдных мер уздыжэннасці ў адносінах перагібчыкаў, дапускання чых няправільнае выключэнне з калгасу бядзіноў і сэрдыноў калгаснікаў і пармянючых масава-растлумацельную работу адміністраваннем.
4. У выніку гэтага раёнае партыйнае кіраўніцтва аказалася няздольным мабільнаваць усю партыйную арганізацыю і шырокія масы калгаснікаў, аднаасобнаў — бядзіноў і сэрдыноў на выкананне гаспадарча-палітычных задач сяўбы, стаячых перад раёнамі, і на далейшым арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасу.

Выходзячы з гэтага, бюро ЦК КП(б)Б паставіла:

1. Сакратара РК КП(б)Б тав. МА-ЗУРА з работы сакратара РК зняць.
2. Працыць пр

РУКИ ПРЭЧАД ТЫШ!

Белы тэор заўсёды стану на варце польскай дыктатуры ў Заходняй Беларусі. Ён толькі быў больш або менш абстрактным і залежыў ад палітычнай абстаноўкі таго моманту. Яе правіла, кожнае ўспадкавала міжнароднай сітуацыі, кожнае ажыццяўляла ў лагера польскага імперыялізму адназначна новы шлях беларускага тэору на Заходняй Беларусі, дзе ўсё арэа і ярыя разгараецца по-майя народнай пільнасці да фашызму і да дыктатуры, дзе проза і маўтыя разрастанца рэвалюцыйнай нацыянальна-вызваленчай барацьба, нагаваючы трытоту і звырны страх на акупантаў.

Таў эфашызаваць гэту культурна-асветную арганізацыю працоўных мас пра дамавое беларукіх нацыяна-фашызтаў габейна праваліліся. Польскі фашызм, які ліхаманкава падрыхтоўвае будучы плацдарм пільнасці падпарадкаваць гэту арганізацыю сваёму ўплыву, настанавіў, як гэта сьведчаць апошнія факты, бесчэрарона і манчатова накіраванасць сваю лалу на ТБШ. Справа стане яшчэ больш яснай, калі мы ўважым тую правакацыйную кампанію, якую вяла польская буржуазія і асабліва беларукі нацыяна-фашызма пра сатуроў ТБШ, падрыхтоўваючы грамадскую думку да яго ліквідацыі. Артыкулы лувіцка-аўскіх «Наперадаў» і «Званю» насілі характар прастых дэфізіўных даносаў.

Новы ўдар акупантаў улады на адной культурна-асветнай арганізацыі беларукіх працоўных мас, па рэштках беларускага школьніцтва выкалікаў маўтую хвалю пратэсту. Рабочыя і сялянне на заклік КПЗВ станаўця сядзіць у абарону ТБШ і заваляваныя доўгімі гадамі барадбамі лічаныя беларукіх школа. У адказ на пачаткі фашызму супроць беларукіх культурна-асветных арганізацый з новай сілай закіцае барацьба на ўсіх фраттах.

У сваім штодзённым змаганні рабоча-сялянскія масы Заходняй Беларусі не забываюць і аб сваіх правадарах, кінутых ворагам за краты. Разгортвацца барацьба за вызваленне Браніслава Тарашкевіча, паслоў «Змаганьня» і ўсіх палітвязьняных. Мінае ўжо другі год, як былі старшыня стотысячнай «Грамады» сядзіць у турме, паўторна кінуты туды фашызмам. За гэты час дэфіцыўныя «спын» лават ля Уруччэ Тарашкевічу акту абнавачаныя, што зьяўляецца самым яркім доказам поўнай адсутнасці ўсіх апазіцыяна.

Маўтыя ўдм нацыянальна-вызваленчай барадбам, пад кіраўніцтвам камарты, станаўця косьцю ў горады польскага імперыялізму, у яго імперыялістычных плянах—сакрупу Савецкай Беларусі і Савецкай Украіны. З мэтаў поўнай ачэсты плацдарму будучай вайны ад рэвалюцыйных элемэнтаў польскіх фашызма і пачаўшы нахад супроць нацыянальна-вызваленчага руху беларукіх працоўных мас, праступіў да ліквідацыі ТБШ і рэштках беларускага школьніцтва.

Рабоча-сялянскія масы Савецкай Беларусі, для якіх істарыя працоўных 35 вызваленчых іх кроўных ітарарамі, ля мотылі быць насаўнымі наглядальнікамі тых падзей, што зарадаваўца ў Заходняй Беларусі, і ля мотылі на іх не адлучацца. Разгорт ТБШ, ліквідацыя рэштках беларускага школьніцтва, зьмочаныя на цынальны ўпек і разгал белару тэору выклікаюць буру гнева і абурэння сярод пралетарату і працоўных БССР.

Віцебскі вучэбны вэтамбінат. Дзень пратэсту прамісловасці БССР за 20 дзён мая. Выкананьне прамфілліяну лёгкай прамісловасці БССР за 20 дзён мая.

Зьмочаныя пекальні дзён таму навад у «Зьвяздзе» тэатры на Віліні паважамы ад ліквідацыі апошніх беларукіх школа, ад паходзе польскіх фашызму на ТБШ, што выявілася ў забарону зьездз тэата т-ва і арцышце яго дэлегатаў. Далейшыя весткі сьведчаць аб тым, што ланцу белару тэору на Заходняй Беларусі беспераньна разгортваецца, што польскі фашызм распачаў сапраўднае генэральнае наступленьне на беларукі нацыянальна-вызваленчы рух, зьяўляючы новую паласу нацыянальнага ўціску.

На гэты раз ўдар акупантаў накіроува непасрэдна на адзіную легальную культурна-асветную арганізацыю рабочых і сялян Заходняй Беларусі — на Таварыства Беларукіх Школа. ТБШ ля першы раз зьяўляецца аб'ектам наступленьня польскага фашызму. Усе спробы акупантаў

эмігрантам ля важна, што забойства Вароўскага белабандытам Камрадаў у Лезане навабіла Лігу нацый на працягу разу год супрацоўніцтва СССР, што забойства Войска магло выклікаць нафлікт паміж СССР і Польшчай, наадварот, ляны ўзбройваюць сваіх наёмных забойцаў імена для таго, каб старыць падобныя канфлікты. Можна прывесці шматлікія прыклады, якіх неабарожна дэкававаць, што імена на французскай зямлі белэмігранты падрыхтоўваюць узброеную барацьбу з краінай, з якой Францыя падтрымлівае нармальныя дыпламатычныя адносіны. Трэба канстатаваць, што гэты зьявіныя дзейнасць знаходзіць ў лане патрыманьне некаторых французскіх ваіскавых і дыпламатычных колаў і што сам урад патурас гэтай белай эміграцыі.

Значыцца Гаргулава можа быць актмам адзіночкі. Але тым ля менш, ён быў пад уплывам усёй дзейнасці белай эміграцыі, яна можа козьці ўгодна адмаўляць сваю ролю ў забойстве, прабаваль прадэставіць зойдуку «савецкіх агентам» і сьцьвардзяць, што ніколі ля недала аб існаваньні Гаргулава. Ля палітычны і маральны сьудзьме яны. Між іншым, ці правільна, што ляна ніколі ля мела з ім нічога супольнага? Як тады ляна вытлумачыць факт зьяўленьня гаргулаўскага закліку ў афіцыйным органе наархістаў і белых ваіскаўцаў у «Воскрэсьненні»?

Дарома адмаўляць—доля віноўнасці белай эміграцыі ў зьявіньстве Гаргулава—бесспрэчна. Пакуль што трэба пакасаць канец гэтай дзейнасці, якая нагаджае жыцьцю нашых дзяржаўных дэпютаў і бешлоны краіны. Права прытукну не павінна ператварца ў права зьявіньства. Бульце добра, калі французскі ўрад памоніць гэта тым, хто прымаваецца, што гэтага не разумее (ТАСС).

Кампанія за забарону кампартыі. БЭРЛІН, 27. Частка буржуазнага друку, асабліва газэты, ляна блызка стаўця да колаў палітэй прамісловасці, зьшоў адкрылі пільную кампанію за забарону кампартыі. Кампанія льядзецца пад лэўгам: «камуністы зьяўляюцца агентамі цяжкай прамісловасці». Дойце Альгемейнэ Пейтунг адначасова распачала прапаганда за ўступленьне нацыяна-сацыялістаў у агульна-германскі і прускі ўрады, ля каляццю паміж партыйнымі, нацыяна-сацыялістамі і сацыялістамі.

Бурныя дэманстрацыі пратэсту ў Бэрліне. БЭРЛІН, 27. Напад нацыяна-сацыялістаў у прускім льядзецца на кампартыяў выклікаў глыбокае абурэнне сярод бэрлінскіх працоўных. У многіх бэрлінскіх рабочых райнах учора адбыліся мітынгі і дэманстрацыі пратэсту, у часе якіх рабочыя гарача абміроўвалі падзеі ў льядзецца і выдлаўі ў сувязі з імі алову ЦК КПР.

Нелегальныя сходкі і крываваы сутычкі з яндармэрыяй адбываюцца па ўсёй Юга-Славіі. быліся сутычкі прышоўных на нелегальны мітынг 2.000 рабочых і сялян з прыбыўшымі жандармамі.

Нелегальныя сходкі і крываваы сутычкі з яндармэрыяй адбываюцца па ўсёй Юга-Славіі. Краіна навадзена нелегальнымі лістоўкамі. Вялікае становішча ўзможна. На вуліцах, дарогах і на паказках паліцэі і вайскавых патруль робіць вобсыя паходжых і пастраўляў. У вочныя квартары пачаліся турмы Радшыманта і іншых турма турма Спартамента міністраства юстыцыі Ськёвінскага былі кінуты бутэлькі з адной вадкасьцю. Дэманстрацыі былі разгарацца прыбыўшай паліцыяй (ТАСС).

Крываваы сутычкі сьляня з жандармэрыяй адбываюцца па ўсёй Юга-Славіі. ВЕНА, 21. З Юга-Славіі на рапейшаму паступаюць паведамленьні аб новых сьляняскіх хваляваньнях. Рабочыя і сялян зьяўляюць сходкі, ляна скаіаюцца ўрадавымі партыйна і мэтаю супакоіць масы. Хваляваньні усё больш пашыраюцца таксама і на Славенію і Чарнагорыю. Прыбыўшыя на сход, арганізаваны ўрадавай партый і сьанатары ўрадавы партыі, прымушаны былі схавацца ў казармы, ратуючыся ад расправаў абурэных мас. У апошніх сьляняскіх і рабочых масы разгараці тры сходкі, арганізаваныя ўрадавай партый. Калі Люблян ад-

Менск, друкарня «Зьвязды»

Апошнія весткі з фронту індустрыялізацыі. Рытуецца да пуску гліназёмны завод Алюмінмбінату ЛЕНІНГРАД. У гутарцы з супрацоўнікамі РОСТА пачаліся будаўніцтва Волхувскага алюмінскага камбінату тав. Татарыскі паведаў: «Зараз усё ўвага тэхнічнага персаналу і рабочых зьвернута на пуск гліназёмнага заводу, а таксама на аснаеньне электразаапаратаў і электралінага заводу. Пачата выпрабаваньне абсталяваньня і ўстаавак гліназёмнага заводу. З 1 чэрвеня пачаюцца ў ход драбныя адпраўленьне, пэч рамоу і дававаньня і пэч зьявіньства».

Кіеўскі машынабудуьнічы завод імя Арцема выканаў сваю пьцігодку. КІЕВ. Машынабудуьнічы завод імя Арцема, адзіны ў СССР на вывабе абсталяваньня для гарбарнай прамісловасці, пасылалыха завяршыць сваю пьцігодку.

Вытворчасць акіі алюмінія зьяўляецца выключна важным працэсам, лля шатрабе вылікай затраты часу. Усё працэс апрацоўкі бакістаў да атрыманьня акіі алюмінію зойце 40 дзён. Такім чынам, першая зьявіньца акіі алюмінію будзе атрымацца ў канцы чэрвеня, або ў пачатку ліпеня.

Белабандыты на французскай тэрыторыі і на французскія сродкі падрыхтоўваюць узброены напад на СССР. ПАРЫЖ, 20. Радкальня «Волянтэ» ў артыкуле «Аб праве прытукну да палітэмігрантаў на Францыі» адзначае, што да рэвалюцыі, ля глядзячы на ўсе правакацыі царскай ахрацы, ляна прававала ў цэлым кантакце з французскай «Сьцюа Жюнара» (ахраца) ружьня палітэмігрантаў ганарова выконвалі патрабаваньне не парухаць унутрагана жыцця Францыі і ля ўважыць лэ ў вяршэньні канфлікты з Расейя. «Ля глядзячы на пакуты, на гэтыя лане на рэвалюцыйны запал,—лліца газэты,—рускія заўсёды баліся зводзіць на Францыі рахунок са сваімі катамі, або з французскімі палітэмігрантамі, а ляна, ля іх думкі, былі піваваты ў саюз з барбарскай уладай іх краіны. Ніколі ля адзін царскі пасол ля мог сьнаразіцца на напад з боку палітэмігрантаў і ніколі ля адзін мян або вольні міль ля быў патрыятам у сваіх брудных куццох на Ман мартры».

Узьявіла новая руская палітыка і станаўця зьявіць зьявіньства. Цьвет дваровай знаці, быў ля арыстакратыі, фіналісты, ганьдляр і праміслаўцы знайшлі на Францыі больш чым прытукан. Ляны знайшлі падтрыманьне і падабарэньне ля вешчай мэры — несумяшчальных з правіламі, ллях трэба прытрымлівацца ў адносінах да краіны, з якой Францыя знаходзіцца ў нармальным дыпламатычным адносінах. Новая руская эміграцыя гэтым карыстаецца і зьяўляецца, ляна прапаганда на Францыі барацьбу з новым рэжымам, лля выгнаў лэ з бэлькаўшчыны.

Наглы цынзм алянуоў белагвардзейшчыны. ПРАГА, 26. 25 мая чэха-словацкі ўрад вытупіў у парлямэнце з адказам на ўсеагульнае лля 9 лістапада мінулага году запытаньне камфракцыі аб дзейнасці белагвардзейцаў у Чэха-Славакіі. У запытаньні ўзьявіцца, што ў Чэха-Славакіі ўзьявіцца белагвардзейскія існаваньне белагвардзейскіх тэарыстычных арганізацый, і прадаўляецца патрабаваньне неадкладна сьпісць выдлаў і сродкаў з казыя. У адказе ўраду гаворыцца: «Расьсьледваньне ўстааваля, што эмігранты ў Чэха-Славакіі не вядуць ніякай дзейнасці, лля-б лярша лля чэха-словацкія законы. Цьвердзяць лля запытаньні, што існавалі нібы курсы на навучаньні эмігрантаў тэхніцы тэарыстычных актў, аказалася неўгрунтаваным. Названьні ў запытаньні асобы вядуць себе белагварды, так што імя ніякіх падстаў прымаць у адносінах да іх лля-небуль мэры. Даламога, ллякой карыстаюцца эмігранты, носьці выключна добрыя чынныя характары і зь мэрванымі гуманьнасці лля можа быць сьнянена».

У сувязі са справой Гаргулава, камфракцыя ўвэсала новае запытаньне ўраду ў патрабаваньнем роснуку белагвардзейскіх арганізацый, сьняншы выдлаў і субсыдыі з казыя і вэсьлякі іх з Чэха-Славакіі. Праля-жаўні 13 дзён у парлямэнце лля пэтура, запытаньне гэта ўчора было агалясана, парэшыце, у парлямэнце. Ініцыятыўна камісія чэха-словацкага парлямэнту галасамі буржуазных, у тым ліку сацыял-фашысцкіх дэпутатаў, блэ сьпрэчан адхіліла прапанову камфракцыі аб высылкі белагвардзейцаў з Чэха-Славакіі.

Ураўніае слова паведамае, што сьрод белагвардэцаў, лля які знаходзіцца на ўшгэроўдзе (Закарпацкая Украіна), адбываецца збор сродкаў у карысьць белагвардзейцаў «расійскай далёка-ўсходняй зямлі». Пакуль го сабрапа 50.000 чэскіх крон.

Вечар сустрэчы украінскага тэатру з працаўнікамі мастацтва Менску. Будынак Менскага Дзяржаўнага тэатру напавіньца працаўнікамі мастацтва, рабочымі фабрык, заадаў, пэчмэнікамі, драматургамі, прадстаўнікамі пралетарскай грамадзка-ці сталіцы Савецкай Беларусі.

Усё лля сабраліся сюды, каб вітаць актараў і кіраўнікоў брацкага Украінскага Дзяржаўнага Чырвоназаводскага тэатру, лля прыехаў у БССР, каб сваім мастацкім словам і образам расказаць працоўным Савецкай Беларусі аб барадбе пралетарыяту Украіны за пабудову сацыялізму, расказаць аб перамогах і труднасьцях гэтае барадбы.

Крываваы сутычкі сьляня з жандармэрыяй адбываюцца па ўсёй Юга-Славіі. ВЕНА, 21. З Юга-Славіі на рапейшаму паступаюць паведамленьні аб новых сьляняскіх хваляваньнях. Рабочыя і сялян зьяўляюць сходкі, ляна скаіаюцца ўрадавымі партыйна і мэтаю супакоіць масы. Хваляваньні усё больш пашыраюцца таксама і на Славенію і Чарнагорыю. Прыбыўшыя на сход, арганізаваны ўрадавай партый і сьанатары ўрадавы партыі, прымушаны былі схавацца ў казармы, ратуючыся ад расправаў абурэнных мас. У апошніх сьляняскіх і рабочых масы разгараці тры сходкі, арганізаваныя ўрадавай партый. Калі Люблян ад-

Менск, друкарня «Зьвязды»

Тав. Пакоўскі, адрываючы ўрачэнае насідзьняне, прысьвечанае Чырвоназаводскаму тэатру адзначае, што факт прыезду тэатру ў БССР ёсьць доказ правільнасці нацыянальнай палітыкі лэнінскай партыі, доказ брацкага аднаўленьня народаў Савецкага Саюзу ў барадбе за пабудову сацыялізму.

Пасля выбараньня прэзыдыуму БДТ-1 і УДЧТ падрыхтоўцы вынікі сацыялістычнага сабароніцтва паміж тэатрамі, прывароць выканаць даданыя, лля зьявіць рэзультатам сустрэчы тэатраў дзьвех брацкіх рэспублік на ўсеагульнай алімпіядзе мастацтва.

Кожнае паведамленьне т. Т. Канеўскага (УДЧТ і Платонава (БДТ-1) аб перамогах аднаго ці другога тэатру, вы-

кананьні задачы, што паставіла да гаворама перад акторскім калектывам і рожысурай вылікае хваля вольска-каў і зады.

Тав. КАВЬЛЮК перадае гарачае прывітаньне тэатру Украіны ад менскай гарадзкой партарганізацыі. Потым тэатр вітаў прадстаўнікі заводу «Камунар» № 1. Напачатку.